

ЁСЦЬ ПАПУЛЯЦЫЯ ТАКІХ ЛЮДЗЕЙ!

З супрацоўніцай Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі
Таццяняй Рошчынай гутарыць журналістка Таццяна Антонава.

— Таццяна Іванаўна, як правільна называеца ваша прафесія: бібліятэкар ці бібліёграф? I чаму вы ўе выбраў?

— Професія бібліятэкара паўсюль у свеце лічыцца прастыхнай, паважанай у грамадстве. Дарэчы, у многіх краінах бібліятэчнай справе прысвячаюць сібе найбольш мужчыны. Ну а ў нас прафесія бібліятэкара не надта папулярная. Я думаю, гэта з-за заніжанага статусу культуры ў грамадстве, недацэнкі духоўных каштоўнасцей увогуле. Што ж датыніца мяне, то мой выбар быў абумоўлены вліком жаданнем быць бліжэй да кніг, мець доступ да вялікай колькасці кніг.

Каб чытаць мог паўнай уяўіць спецыфіку работы Таццяны Рошчынай, я павінна паведаміць, што яна працуе загадычнай аддзелаю рукаўскай, рэдакцыйнай кніг і старадрукай Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Уявіце, яна прыходзіць штодня на працу, а там на паліцах — фаліяны ў залатах пераплётах — арабскай рукапісі XIV стагоддзя, багата аздобленыя старадрукі, бясцэнныя скарынінскія выданні, іншыя каштоўныя кнігі. Адна прысутнасць гэтых скарбай побач, мне здаецца, прымушае чалавека неяк сувіміраць сябе з вечнасцю, задумвацца пра мінулае, пра сваё месца ў жыці.

Як сказала мне Таццяна Рошчына, яна ўвесь час адчувае нейкое асаблівасць хваліванне душы, калі бачыла гэтыя скарбы. Іншым разам ёй нават здавалася, што ад кніг і рукаўскай, якім ужо не адно стагоддзе, выхадзіць нейкая энергетыка і што праз іх яна лёгка пераносіцца ў часе з сучасніцай ў мінулае, можа падарожнічаць па стагоддзях, размаўляць з тымі, хто ствараў такія шэдэўры.

Скажаце, што не рамантычна?

За савецкім часам на аддзеле рукаўскай, рэдакцыйнай кніг і старадрукай, у якім, дарэчы, было 45 тысяч адзінак захоўвання, кіраўніцтва бібліятэкі не звязала вялікай увагі. Лічылася, што бібліятэка, як ідэалагічна ўстанова, павінна пропагандаваць марксістка-ленинскую вучэнне і дасягненні сацыялізму. Тому ў аддзеле быў малы штат супрацоўнікаў. Хаця менавіта тут патрабовы былі добрыя спецыялісты. Большшая частка старых кніг была дэфектнай, іх неабходна было атрымліваць, апрацоўваць. А апрацоўка такіх кніг — гэта не звычайнае бібліографічнае апісанне сучаснага выдання. Павінна была вестся і наўковая праца, а яна не вялася. Тому супрацоўнікі аддзела рэдакцыйнай кніг, дзе захоўваліся нацыянальнай каштоўнасці, мусілі ўсё гэта рабіць самі, на практицы авалодаваючы неабходнымі навыкамі. Дарэчы, і цяпер нідзе ў Беларусі не рытулюць спецыялісту па рэдакцыйнай кнізе.

— У нас на аддзеле беларуская кніга, старадрукі прадстаўлены ў кантэксле сусветнай кнігі. Тому што кнігадрукаванне ні ў адной краіне не існавала само па сабе. Зайсці было ўзаемадзеянне. I мы марым стварыць музей кнігі на базе нашай бібліятэкі. Каб прадставіць беларускую кнігу не аснона, а ў кантэксле сусветнай гісторыі кнігі. Калі гэта атрымалася, то будзе зроблена вялікая асветніцкая работа. На жаль, нашы людзі ў сваёй большасці шмат чаго не ведаюць пра сваю краіну: напрыклад, пра тое, што ў Нацыянальнай бібліятэцы знаходзіцца кніжныя скарбы, якімі немагчыма не ганарыцца. Мы робім час ад часу выставы, складаем бібліографічныя паказальнікі, пішем

артыкулы, але цікавіца гэтым, зноў жа, вузкае кола беларусаў. Хіба гэта не сорам для нацыі, калі школьнікі на пытанні, хто першы надрукаваў кнігу, часам адказваюць, што Фёдарай. Хаця гэта быў Скарына, іх суайыннік, які на 50 гадоў апярэдзіў свайго рускага калегу. У гэтым ёсць вялікай віна дзяржавы, адукацыйнай сістэмы ўзогуле.

— Я думаю, што німала залежыць і ад самога чалавека. Вось, напрыклад, вы яшчэ ў 70-х гадах, калі паняцці «нацыянальная гісторыя» і «нацыянальная самасвядомасць» былі неактуальнай ў грамадстве, змаглі сама-адукавацца, дабудавацца сябе да той стадыі, калі чалавек пачынае адчуваць сябе не прышэльцам з космасу, а пераемнікам спраў сваіх папярэднікаў, духоўна звязаным з тымі, хто жыў на гэтым зямлі і ста, і трыста, і пяцьсот гадоў назад... Як гэта вам удалося?

— Ведаеце, я была самым звычайнім прадуктам савецкай сістэмы. Хаця я нарадзілася і вырасла ў Мінску, тут скончыла школу, пасля інстытут, але пра Беларусь ведала надзвычай мала. Дарэчы, я сама напалову руская, мой бацька з казакоў... I гэта акалічнасць давала мне магчымасць не вычуваць беларускую мову. Аднак мae бацькі, мудрые людзі, не вычуваілі мяне ад яе вывучэння. Хаця мне гэта вучоба мала што дала. Бо наўчанне было механічным, нецікавым, да таго ж у школе да беларускай мове ставілася як да другога прадмета. Тое самае працягвалася і ў іншыя гады. Пераладыўся, калі я трапіла ў бібліятэку, у аддзеле беларускай літаратуры і бібліяграфіі. (У аддзеле старадрукай я стала працаўцаў ужо пазней.) Там я апынулася ў сапраўдным каралеўстве беларускіх кніг, пра існаванні якіх і не здагадвалася раней. Тады я працьтала Карскага, Шайна, цудоўную працу «Жывапісная Расія», шмат іншага... У тых гады ў чытальнай зале, дзе я працавала, зімайлося, пісалі наукоўская працы практична ўсе сённяшнія вядомыя вучоныя-гуманітары, прыходзілі пісьменнікі — і Мележ, і Каракеўч, і Панчанка, і Максім Танк. Знаёмства з гэтымі асобамі пакінула надзвычай влікі след у душы. Мяне уразіла тады, што ёсць папуляція людзей, для якіх жыцце ў беларускім асяроддзі — натуральнае. Што яны размаўляюць па-беларуску. Што ў іх свой адметны менталітэт — беларускі. Так патроху-памалу я стала далучацца да беларускасці.

— Але бачыце, як гэтае беларускасці не шануе! На чалавека, які гаворыць па-беларуску, скажак, у грамадскім транспарце, сэння глядзяць як на злонасць парушальніка грамадскага парадку. Быць беларусам-патрыётам становіцца як бы непрыстойным...

— Сярод тых людзей, з кім я сустракаюся апошнім часам і хто неяк падтрымлівае беларускасць, нават вядуць за яе бацькі, шмат небеларусаў. Мяне вельмі дзіўляе, калі многія беларусы застаюцца ў цяперашняй сітуацыі раўнадушнымі. Проста не разумею, як можа чалавек, які тут нарадзіўся, не шанаваць свайго. Чаму, у рэшце рэшт, рускі можа быць патрыётам, украінец можа, а беларус — толькі інтэрнацыоналістам? Хіба гэта нейкая асаблівасць нацыі?

— Таццяна Іванаўна, ваша грамадзянская пазіцыя ярка акрэслілася яшчэ ў 80-я гады. Вы



сталі сябрам грамадскай камісіі «Вяртанне», якая займалася зборам звестак пра нацыянальную каштоўнасці кнігі, карціны, іншыя творы мастацтва, што былі вывезены ў розныя часы ў іншыя краіны і практична прысыноўлены новымі ўладальнікамі. Вамі асабіста быўлі прыкладзены немалыя намаганні дзеля вяртання бібліятэкі Храптовічаў... Раскажыце, калі ласка, што ўдалося зрабіць камісіі?

— Наша камісія па-ранейшаму працуе. У ёй многа добрых прафесіяналіў. Адзначу, што падобныя камісіі ў Pacii і ва Украіне маюць дзяржавны статус, і таму іх дзейнасць куды больш плённая, чым наша. Але за гады існавання камісіі змянілася, разуменне паняцця «вяртанне», яго сэнс. Калі спачатку акцэнт рабіўся на фізічнае вяртанне тых іншых каштоўнасцей, што па праву належалі Беларусі, то, зараз мы прыйшли да разумення, што ажыцьцяўіць такую акцыю не заўсёды магчыма ці з-за палітычных, ці з-за нейкіх суб'ектуальных абставін. Кожная бібліятэка ці музей — гэта сваіго роду сабака на сене. Тому куды больш разумна казаць пра інфармацыйнае вяртанне каштоўнасцей, увядзенне іх у науковыя ўжытак. Пад другое, частка каштоўнасцей разыходзілася легальнім шляхам. Калі ў Швецыі знаходзіцца карта Тамаша Макоўскага, на якой пазначана Беларусь, то някай яна там і будзе, бо гэта ёсць інфармація пра Беларусь у Еўропе. Тому не так уж і дрэнна, што нешта з беларускіх скарбай і разышлося па свеце. Але недараўнальная страта каштоўнасцей па ўласнаму глупствы. Гісторыя з музэем Луцкевіч — класічны тату прыклад.

І яшчэ адно. Сэнс вяртання і ў тым, каб не страціць таго, што маем зараз на сваім Бацькаўшчыне. Справа ў тым, што пра многія грамадства праства не пайнфармаванае. Калі будзе дадзена інфармація аб тым, што знаходзіцца ў многіх бе-

ларускіх кнігасовішчах, запасніках музеяў, — гэта будзе мець не меншую значнасць, чым тое, што ёсць за межамі Беларусі.

Таццяна Рошчына — не палітычны чалавек. Яна не належыць ні да якой партыі. Але яд палітыкі не адхрышчаеца. І мае сваю цвёрдую пазіцыю, дарэчы. Як яна кажа: «Я на баку Закона і незалежнай Беларусі». У tym асяроддзі, дзе яна працуе, не прынята ўтойваць сваю пазіцыю. Людзі ў бібліятэцы — прыстайныя, інтэлігентныя. Але і тут не ўсе аднадумы. Спрычы адбываючыяся якраз па ідэйных пазіцыях. Якія яны? Адны — за Беларусь незалежную, з беларускай мовай, другія — за Беларусь на складзе Pacii.

Таццяна Іванаўна — не веруючы чалавек, хаяць не лічыць сябе і атэісткай. Яна знаходзіць апору ў звычайніх і вечных чалавечых каштоўнасцях — прыстайнасці, дабрыні, спагадзе... У адпаведнасці з імі наладжаны і ўласны способ існавання. І ў гэтым існаванні, безумоўна, прыярытаты не мацерыяльныя, не каубасныя, як цяпер прынята гаварыць, а духоўныя. Таццяна Рошчына німала за клапочана тым, як аднавіць, звязаць перарваную нітку пераемнасці пакаленняў. Бо, на яе думку, якраз парваны ў выніку гістарычных абставін сувязі і абязяжвающе усведамленне беларусаў сябре народам, нацыяй з багатымі традыцыямі. Гэта і спрайтуды так, бо большасць беларусаў не ведае нічога пра сваіх продкаў, гісторыю, не ведае, чым можна ганарыцца, за што змагацца. А між тым маюць і багатую спадчыну, і гісторыю. Калі вобразна, то гэта калі ў чалавека пойніша фыўкага добра, а ён чамусці не бярэ адтуль нічога, а ходзіць голы і босы, жабруе, пакутуе, зведвае здзекі і абрэзы.

— Толькі адукацыя, толькі веды ў стане змяніца сучасныя пластылінавыя стан і светапогляд беларуса. Але сітуацыя такая, што беларускі дзяржава як бы і не зацікаўлена ў пашырэнні беларускасці. Па-першое, учё меншы выдаеща кніг на беларускай мове. Скарачаеца і колькасць бібліятэк. Нацыянальная бібліятэка Рэспублікі Беларусь, як вядома, уж не першы год знаходзіцца ў аварыйным стане. І нацыянальная каштоўнасць ўсё пад пагрозай пажару ці затаплення. Як ставіцца вы, Таццяна Іванаўна, да такога становішча?

— Мы асабіста адчуваємо сябе адказнымі за лёс скарынінскіх кніг, іншых каштоўных выданняў. Яны цяпер знаходзяцца ў сковішчы, якое трываеца на падпorkах. Хіба не сімвалічна карціна? Тэхналагічны праект новага будынка для бібліятэкі пакуль не распрацоўваецца. Але ёсць прыемная наўвіна аб тым, што Прэзідэнт Беларусі падпісаў распараджэнне аб выдзяленні сродкаў на рэканструкцыю старога будынка, на яго капітальны рамонт і на распрацоўку новага праекта.

Ведаеце, хто ўсяляе надзею на лепшыя часы ў душу Таццяні Рошчынай? Маладэй пакаленне. Так, пакаленне чытальчы, што цяпер вычуваюць беларускую літаратуру, гісторыю, геаграфію, эканоміку, прадпрымальництва. Яна лічыць, што яны «калаюць» праблемы вельмі глыбока, і для іх вучоба — справа гонару. Гэтае пакаленне, на думку Таццяні Іванаўны, неяк няўлучна непадобнае на старыяшы. Маладыя навукоўцы, студэнты — разнаволенія, здольныя да самастойных разважанняў і думак, з пачуццем годнасці і гонару. Гэтыя разумныя і прагматычныя маладыя людзі, лічыць Таццяні Рошчыну, няблага прыстасаваны да рэчайсцасці. І яны яшчэ скажуць сваё слова.